



Помним, гордимся, чтим

Торжественное шествие, минута молчания в память о героях войны, творческие площадки и праздничные концерты. На Добрушчине широко отметили 76-ю годовщину Великой Победы. Репортаж с места события вели журналисты «ДК»

с. 6-7



Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

ДОБРУШСКИЙ КРАЙ

№37 (11056)

Суббота

15 мая 2021 года



Святлана Балобан з дачкой Ліліяй

Нянькі і лялькі сям'і Балобан

Жыхарка Жгуні лічыць, што пяцёра дзяцей – вялікае шчасце

Белацагляны дом па вуліцы Юбілейнай у Жгуні амаль нічым не адрозніваецца ад суседніх. Хіба толькі парадкам. Узорны ён і ў двары, і ў будынку. Ніколі б не здагадаўся, што тут жыве сям'я, якая выхоўвае пяцёра дзяцей.

– Дар'я, Макар, Назар, Лілія і чатырохмесячны Мірон, – знаёміць газетчыкаў з дзятой гаспадыня Святлана Балобан. – Атрымалася ў нас усё, як старыя казалі: спачатку – нянька, потым – лялькі.

Па словах суразмоўцы, калі б не да-

памога дзяцей, спраўляцца па доме і гаспадарцы было б цяжка.

– Падтрымка парадку – агульны клопат. Разам працуем у агародзе, афармляем кветнікі. Разам праводзім і выхадныя дні. У астатнія – старэйшыя дапамагаюць малодшым дзецям апра-нацца, па шляху да школы заводзяць Назара ў дзіцячы садок.

Галоўная ў сямейнай суполцы – Дар'я. Нягледзячы на свае 13 год, падаросламу разважлівая і па-дзіцячы энергічная. Яе дзень распісаны

літаральна па хвілінах. Паспявае і ў школе вучыцца на «выдатна», і лёгкай атлетыкай займацца – у яе пакоі дзясяткі дыпламаў, граматаў і медалёў. Да ўсяго, сёлета дзяўчынка заканчвае школу мастацтваў. Музыка – яе другое захапленне. На Дар'ю раўняюцца малодшыя браты і сястра. Нярэдка ад іх можна пачуць: «Буду, як Даша». І гэта не толькі словы: адзнакі ва ўсіх – добрыя, а Макар паступіў у музычную школу.

(Заканчэнне – на 5 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Успех

Сварщик с гитарой



Как достичь успеха в музыкальном творчестве, знает учащийся Добрушского политехнического лицея

с. 5

Вера

Философия на века



На празднования в честь митрополита Киевского Макария в Добруш приехали православные верующие не только из нашего района

с. 8

Облик города

Территория красоты



Что зацветет на клумбах Добруша и какими цветочными композициями порадуют жителей коммунальщики, узнавал «ДК»

с. 11

ISSN 2073-1000



погода

Долгота дня 15.58
Луна

15, 16, 17 мая – в Раке,
18, 19 – во Льве



Первая четверть
19 мая

16 мая

НОЧЬЮ +10...+12
ДНЕМ +20...+22
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.

17 мая

НОЧЬЮ +13...+15
ДНЕМ +22...+24
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-восточный 2-4 м/с.

ФОТОФАКТ



Трое добрушан в День Государственного герба и Государственного флага получили членские билеты БРСМ из рук председателя Гомельского облисполкома.

Торжественное мероприятие прошло на площади Государственного флага в областном центре. Вручая билеты и значки самой массовой республиканской молодежной организации парням и девушкам из различных уголков Гомельщины, Геннадий Соловей пожелал им ставить перед собой высокие цели.

– А мы, со своей стороны, поможем в

их достижениях, – пообещал он. – Главное – помнить, что беззаботное детство, широкие возможности в жизни вам оставили в наследство героические прадедушки, а сохранили эти ценности их дети и ваши родители.

Торжественность момента и поднятие Государственного флага на 60-метровую высоту надолго останутся в памяти юных добрушан, учеников СШ №1 Добруша Дмитрия Чайдака, Алины Ковалюк и Виктории Ющенко.

Фото предоставлено райкомом БРСМ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Абитуриенты, на старт!

В Беларуси идет регистрация на централизованное тестирование

Пройти регистрацию можно в одном из учреждений образования, которые определены пунктами регистрации. Как правило, это и пункты проведения ЦТ. Регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни, если абитуриент по уважительной причине не смог пройти его в основные дни, будет проходить со 2 по 9 июня.

При регистрации подается заявление на одном из государственных языков – белорусском или русском. Сделать это можно в письменной форме лично, а можно и подать заявку через электронную форму на сайте РИКЗ. После оплаты за прием и оформление документов абитуриенту обязательно нужно подойти в предложенный пункт регистрации и

лично забрать пропуск (или пропуска) на ЦТ по выбранным предметам – не позднее 1 июня.

Всего будет работать 41 пункт регистрации на ЦТ. В Гомельской области это 5 вузов и колледж. ЦТ начинается 16 июня с белорусского языка.

По два дня отводится на русский язык и математику, чтобы соблюсти санитарно-эпидемиологический режим – как правило, желающих сдать ЦТ по этим предметам больше всего. Во всех пунктах ЦТ запланировано достаточное количество мест для абитуриентов. Увеличивается количество аудиторий для проведения ЦТ, обеспечены и другие меры безопасности. Абитуриентам рекомендовано иметь защитные маски.

По материалам СМИ

УРАДЖАЙ-2021

І цёплы дожджык для раслін

Кукуруза ў раёне пасеяна больш як на палове плошчаў

Нягледзячы на працяглая выхадныя, сяўба кукурузы вядзецца актыўна. Земляробы выканалі ўвесь комплекс прадугледжаных аб'ёмаў работ больш як на 9,2 тысячы гектарах. Як адзначылі ва ўпраўленні сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама, сёлета сяўба вядзецца зладжана.

У сельгаспрадпрыемстве «Кругавец» ужо набліжаюцца да яе завяршэння. Асвоена ўжо

тры чвэрці ад запланаванага. – Плошчы пад кукурузу ў нас невялікія, усяго 750 гектараў. Аднак марудзіць няма калі. Глебы лёгкія, вільгаць у глебе трымаецца нядоўга, таму сяць неабходна хутка. На чарзе – хімпраполка, – зазначае галоўны аграном гаспадаркі Сяргей Рудзянкоў.

У а п т м а л ь н ы я аграцэхнічныя тэрміны мяркуюць завяршыць сяўбу кукурузы і ў «Крупцы».

– Зараз самы спрыяльны

для гэтага час – глеба прагрэлася на камфортную для зерня глыбіню, вільгаці ў ёй пакуль дастаткова, – адзначае галоўны аграном гаспадаркі Наталля Білотас. – На сяўбе заняты два пасяўныя аграгаты. Яшчэ некалькі адзінак тэхнікі вядуць падрыхтоўчыя работы.

Усяго пад кукурузу ў раёне сёлета адведзена 17 540 гектараў. Важна ўлічыць, што гэта культура – асноўны корм для буйной рагатай жывёлы. У

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Александр ЛУКАШЕНКО:

«Мы всегда настроены на диалог»

Президент Беларуси принял верительные грамоты послов шести стран

Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее. Об этом Президент Беларуси заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Приветствуя дипломатов, Глава государства отметил, что встреча проходит сразу после празднования священной для каждого белоруса даты – Дня Победы – и накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны. «Самой кровавой в истории человечества бойни, которая принесла неисчерпаемые бедствия всем народам Советского Союза», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на то, что в Беларуси погиб каждый третий ее житель, по большей части – мирное население. «По сути, это было целенаправленное, жестокое и бесчеловечное истребление людей, настоящий геноцид. Мы это помним и в майские дни каждый год славим героев, скорбим о многомиллионных невинных жертвах», – заявил он.

Александр Лукашенко с сожалением констатировал: сегодня ситуация в мире далека от спокойной. Борьба за геополитическое влияние, передел сфер интересов в экономике обострила пандемия коронавируса, которая еще больше усилила противоречия.

«Мы не можем это игнорировать, точно так, как и вы, – отметил Глава государства. – Не стану повторять, что только сам белорусский народ вправе

решать, каким должно быть его будущее».

Президент напомнил: в феврале в Минске прошло Всебелорусское народное собрание. В его работе приняли участие более 2,5 тыс. делегатов – представители всех слоев общества, люди разных профессий и политических взглядов. «Решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой. При этом народное вече показало также запрос общества – по крайней мере, части нашего общества – на определенные перемены, в том числе в общественно-политической жизни», – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы, который, по его словам, идет открыто, с широким обсуждением. «Правда, это не всем нравится за рубежом, – заметил он. – Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным».

«Очень надеюсь, что вы предложите интересные идеи для развития сотрудничества, обогатите нас положительным опытом своих стран», – добавил белорусский лидер.

По материалам БелТА

НА СВЯЗИ

17 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 5-87-92

пойдет прямая телефонная линия с участием Ольги Николаевны ВЫСОЦКОЙ, заведующего нотариальной конторой Добрушского района.



агранамічнай службе выношваюць спадзяванні на багаты ўраджай культуры.

– Дожджыку прагне зерне,

кінутае ў глебу, – заўважае Сяргей Рудзянкоў.

Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота з архіва рэдакцыі